


## «Знае сэрца – зноў сонца зазяе...»: роздум аб вакальныі спадчыне Эльзы Зубковіч

*Артыкул прысвечаны творчасці вядомага беларускага кампазітара замежжжа Э. Зубковіч. У цэнтры ўвагі адзін з вакальных зборнікаў музыканта, створаны на верши беларускіх паэтаў. Некаторыя стылявыя асаблівасці рамансаў і песняў разглядаюцца ў кантексле агульнаеўрапейскага і айчыннага развіцця паэзіі і музыки.*

Сучасная гісторыя мастацтваў – неаднаразова канстатавала стадыяльнасць развіцця культуры таго ці іншага рэгіёна, страни, рэспублікі. Мы таксама не з'яўляемся выключэннем. Але, у парайдненні нават з бліzkімі да нас краінамі, яўс беларускага мастацтва, і ў прыватнасці музыкі, мае свае гістарычныя асаблівасці. Сучаснае беларускае музыказнаўства выконвае вельмі адказную перад гісторыяй місію: па-першае, трэба рэканструяваць як мага болей музычных з'яў папярэдніх вякоў, па-другое – увесці іх і інтэрпрэтаваць у агульнаеўрапейскай прасторы, па-трэцяе (на наш погляд, найбольш складанае і адказнае) – даць аб'ектыўную ацэнку па ўсіх узроўнях «музыкі» як складанага, своеасаблівага сацыякультурнага феномена. Паняцце, кажучы па-руску, «расколотая целостность» тычицца і нашай музычнай культуры. Гістарычна склалася так, што значная колькасць беларускай інтэлігенцыі была рэпрэсіравана ці ў часы Вялікай Айчыннай вайны апынулася за межамі краіны. Дастаткова нагадаць імёны кампазітараў і музыказнаўцаў А. Карповіча, М. Равенскага, М. Куліковіча-Шчаглова і, у tym ліку, Эльзы Зубковіч, сведкі аб якой пакуль што адсутнічаюць у айчынных энцыклапедыях, уключаючы вядомае выданне «Кампазітары Беларусі».

Паколькі шляхі жыцця беларускага кампазітара даволі мала вядомы нават музыкантам-прафесіяналам, нагадаем некаторыя старонкі біографіі. Эльза Робертаўна Зубковіч (дзявочае прозвішча – Пілеман) нарадзілася ў Мінску ў 1895 г. у сям'і беларускай інтэлігенцыі, дзе ў пашане былі мастацтва, музыка, літаратура.



Бацька быў доктарам медыцины, асабістую любоў да музыцы ён перадаў і дачцэ, у якой з ранніх гадоў выявіліся добрыя музычныя здольнасці. Дзяўчына па слыху падбірала на рагілі знаёмыя мелодіі, пісала свае і вельмі добра іграла; у вініку яна стварыла свой першы опус – «Дзіцячы музычны альбом», які ўключаў шэраг н'ес для фартэпіяна. У 1914 г. Эльза Пілеман на «выдатна» скончыла Мінскую музычную школу і марыла аб кансерваторыі, але Першая сусветная вайна ўнесла свае карэктывы. Дзяўчына ўладкавалася працаўцаць у ваенны шпіталь, дзе яе бацька быў галоўным урачом. У гэты час яна пазнаёмілася з выдатным педагогам, піяністам, прафесарам Варшаўскай кансерваторыі Г. Жураўлёвым, які праходзіў у Мінску ваенну службу. Пад яго кіраўніцтвам Эльза прыйшла поўны курс кансерваторыі па фартэпіяна. У 1920 г. дзяўчына познаёмілася з доктарам Урштайнам, які настойліва параіў ёй прадоўжыць прафесійную адукцыю за мяжой. Эльза атрымала прафесійную адукцыю ў Берлінскай кансерваторыі, дзе займалаася ў класе знакамітага кампазітара, прафесара-тэарэтыка П. Юона. Вядома, што нейкі час беларуская піяністка і кампазітар слухала ў Цюбінгенскім універсітэце лекцыі вядомага прафесара К. Гасэ, аднаго з вучняў М. Рэгера. Магчыльна становішча сям'і, смерць бацькі заставілі Эльзу вярнуцца ў Мінск, але па рэкамендацыі Юона яе дапусцілі да выпускных экзаменаў. У Штутгарцкай кансерваторыі яна здала іх экстэрнам у маі 1922 г. і атрымала дыплом піяністкі-педагога. Пасля экзаменаў малады спецыяліст вяртаецца ў Мінск і ўладкоўваецаць на працу ў музычную школу, пазней – у тэхнікум.

У родным горадзе Эльза выходзіць замуж за сына святара і нараджае дзвюх дачок. Адна з іх (позней Ліза Маркоўская) стане вядомай у беларускіх колах ЗША спявачкай, якая будзе выступаць на Сусветнай выставе ў Нью-Йорку з беларускімі песнямі. У 1932 г. Э. Зубковіч была прынята на працу ў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю, дзе яна ўзначаліла кафедру агульнага фартэпіяна. Паралельна яна займалася музыказнаўствам. Пад яе кіраўніцтвам кафедра ператварылася ў сапраўдную навукова-даследчую установу. Кампазітар сябруе з такімі вядомымі прадстаўнікамі беларускай

музыкі, як В. Залатароў, М. Аладаў, Я. Цікоцкі, М. Равенскі. Вядома, што ў гэты час у выдавецтва была здадзена кніга Зубковіч, куды ўвайшлі апрацоўкі беларускіх народных песень, рамансы на слоўныя беларускіх паэтаў. Блізкасць нямецкай культуры садзеяйнічала цікавасці Зубковіч да творчасці І. Брамса, аб якой даследчык у 1934 г. напісала вялікую працу. Па гэтай працы яна павінна была абараніць у Москве кандыдацкую дысертацыю, але планам пашкодзіла Вялікая Айчынная вайна.

У час фашыстыкай акупацыі Зубковіч працавала перакладчыцай, дапамагала землякам сусідаваць з акупацыйнымі ўладамі. У 1944 г. яна разам з сям'ёй выехала ў Германію, а пасля – у ЗША. За мяжой піяністка разгарнула актыўную педагогічную дзейнасць. Да статковая сказаць, што сярод яе вучняў быў славуты нямецкі піяніст Г. Штэгер. Дзейнасць Зубковіч за мяжой была даволі разнастайнай: акрамя педагогічнай працы, яна актыўна выступала ў канцэртах, чытала лекцыі па гісторыі музыкі, пісала рэцензіі, рэдагавала кнігі.

Творчасць Зубковіч на сёняшні дзень не даследавана. Аб'ектыўна гэта абумоўліваеца адсутнасцю нотнага матэрыялу, які быў згублены ў часы вайны ці вывезены за мяжу. Вядома, што ў даваенны перыяд Зубковіч напісала шмат рамансаў на тэксты беларускіх паэтаў; мелодыі некаторых з іх аўтар скарысталася ўверцюры «Будаўніцтва», напісанай для беларускіх народных інструментаў (гэты твор у пачатку 1930-х гг. часта выконваўся ў Мінску на сельскагаспадарчай выставе). Сярод твораў Зубковіч – фантазія «Бульба», апрацоўка народных песень «Кума мая, кумачка», «Сватою»; значнай падзеяй у творчасці беларускага кампазітара стала выкананіе яшчэ апрацовак народных песень для беларускага канцэрта на Сусветнай выставе ў Нью-Йорку ў 1964 г.

Паколькі Зубковіч была выдатным педагогам, яна вельмі актыўна працавала ў жанры фартэпіяннай мініяцюры, стварала для вучняў п'есы з шырокім выкарыстаннем у іх народных мелодый. У Германіі піяністка склала падручнік для пачынаючых выканаўцаў (маецца на ўзвaze зборнік п'ес «Першыя радасці», выдадзены пазней у ЗША). У эміграцыі Зубковіч актыўна працавала ў жанрах ёўропейскай фартэпіяннай музыкі. Яе спадчына, акрамя шматлікіх

апрацовак народных беларускіх песень, уключала фартэпіянныя і вакальныя мініяцюры: прэлюдыі, рамансы, праграмныя п'есы. У свой час высока асаніў фартэпіянную спадчыну кампазітара музычны крытык беларускага замежжа А. Карповіч, які слушна адзначыў многія рысы фартэпіяннага стылю Зубковіч, што вядуць свой пачатак ад музыкі І. Брамса, творчасць якога піяністка добра ведала і глыбока разумела. Асобны меладызм фартэпіяннай фактуры і строгая яснасць выказвання нямецкага классіка, блізкія ма-стацкаму мысленню беларускай мастацкі, арганічна злучаліся ў яе творах з нацыянальнай фальклорнай інтанацыйнасцю і вызначалі аўтарскі стыль нашай славутай зямлячки.


Шырокая адукцыя і веды ініцыяравалі цікавасць Зубковіч да рускай культуры Сярэ branага веку: беларускі кампазітар стварыла шэраг рамансаў на слова russkіх паэтаў мяжы стагоддзяў (А. Ахматавай, А. Блока і інш.). Вельмі плённым у эміграцыі было сяброўства Зубковіч з рускай паэтэсай І. Сабуравай. Вынікам іх творчых сустрэч стаў зборнік рамансаў «Осенние падают листвы» (паводле зборніка вершаў «Разговор молча»), які выйшаў з друку ў Нью-Йорку ў 1972 г. Для сучаснай музыкану́чай науки і выканальніцкай практикі найбольшую цікавасць мае зборнік рамансаў Зубковіч «Край мой васильковый», выдадзены ў 1972 г. Беларускім Інстытутам науки і мастацтва ў Нью-Йорку. У сваёй прадмове да зборніка А. Карповіч вельмі дакладна заўважыў, што рамансы Зубковіч заслугоўваюць увагу «як музыкаў-прафесіяналаў, гэтак і ўсіх аматараў ды знаўцаў гэтага жанру». Гэта абумоўліваеца, на думку крытыка, наступным: «Назоў “раманс”, строга бяручы, ня зусім перадае харектар гэтых кампазыцыяў. Яснасць формы, стрыманнасць музыкальна-тэхнічных сродкаў, натуральнасць выражэння творчага задуму, яны хутчэй тое, што ў нямецкай музыцы завецца Lied – твор з тэкстам, блізкі да народнай песні, лірычны зъмест якога плаўна перадаецца мэлёдыяй. Але гэта ня простая куплетная песня, якая дзеіць галоўна сваёй мэлёдыкай і тэкстам, а фартэпіяннае супрадажэнне якое мала разьвітае. Кампазыцыі Э. Зубковіч гэта тая мастацкая песня, што, пачынаючы ад Шубэрта, дасягнула высокое дасканальнасці ў творчасці

Шумана, Брамса, Вольфа й Рыхарда Штраўса. Тут да выразнасці мэлёдыкі далучаеца разывітое фартэпіяннае супраджэнне, якое паглыбляе ўзмацненне настрою тэксту» [1, с. 32].

Карповіч абсолютна мае рацию. Падыходзіць да песень Зубковіч з пазіцый мастацкасці, крытэрый якой апрабіраваны ў межах толькі беларускай ці рускай вакальнай музыкі, не заўважаючы плённага ўздзеяння ёўрапейскіх агульнарамантычных традыцый – значыць ніколі не адкрыць для сябе своеасаблівы свет рамансавай лірыкі айчыннага аўтара. Аналіз твораў Зубковіч сведчыць аб вельмі тонкім успрыманні паэтычнага слова: яна пераканаўча інтэрпрэтует ўзнёслую патэтыку Я. Коласа («О, край родны»), сугестыўную інтанацыю вершаў А. Гаруна («Восень», «Ветру»), глыбока адчувае асобую тугу эмігранцкай лірыкі М. Кавыля («Я душу нявыгойна параніў»), нашай славутай паэтэсі Н. Арсеньевай («Мроя», «Знае сэрца», «Асенняя песня»).

Першое, што заўважаеш у стылістыцы песень, гэта некалькі супярэчлівы кірунак дзвюх тэндэнцый: з аднаго боку, відавочнае жаданне апірацца на інтанацыйны слоўнік беларускай песеннасці ў шырокім сэнсе, з другога — жаданне пазбегнуць трывіальнасці, уласцівай часам аматарскай гарадской песні-рамансу беларускіх кампазітараў-папярэднікаў. Шмат у чым гэта дасягаецца аўтарам за кошт даволі вытанчанай гарманічнай мовы. Як цудоўна выкарыстаны ў песнях мудрагелістыя гармоніі, якія навяваюць аллюзіі з хараством лістайскіх энгарманічных мадуляцый; па-імпрэсіянісцку, нават як у К. Дэбюсі, з ангемітоннымі інтанацыямі, успрымаюцца акордавыя комплексы ў песнях «Знае сэрца», «Вясновы вечар». (У апошнім рамансе выкладаюць захапленне нечаканыя гарманічныя супадносіны паміж мі мінорам і фа-дывез мажорам.)

Для беларускага хараクтару ўвогуле не ўласціва экспрэсіўна-адкрытае прайўленне эмоцый. У рамансавай сферы, якая ў першую чаргу «правакуе» прайву «экстравертна» накіраваных моцных пачуццяў, Зубковіч удалося адлюстраваць тыповы менавіта для беларускай ментальнасці склад перажыванняў, якія бліжэй да інтывінных выказванняў Ф. Шуберта, чым да «маленьких трагедый» П. Чайкоўскага.



Гэтас ўнутранае процістаянне асабліва відавочна адчуваещца ў рамансе «Мроя» на слова Н. Арсеньевай. Змест верша адлюстроўвае такі стан чалавека, пры якім каханне здаещца не толькі доўгачаканай мрояй, але і з'явай, вельмі блізкай да нейкіх рэальных прайяў. Вясна зноў і зноў нараджае новыя мары, падобныя на плялесткі тонкіх дрэўцаў ігруш. Але, як заўжды незнарок, злыя вятры знясуць нашы надзеі, якія, як бляюткія бездапаможныя кветачкі, разляцца па ўсім белым свеце...

Ігрушкаю белай над сеткаю ніў  
Яна расцьвіла мне ў весніня дні,  
і стаялі ў сэрцы настыльны йльды,  
імкнула б, ляцела, яя знаю куды.

Съмяющца й мяцеляцца белай красой  
Мой съмех і плялесткаў ігрушавых рой.  
А ўсё цераз тое, што нехта мяне  
сягоння спаткае ў лагчыне на дне.

Аб гэтай лагчыне, дзе ціша ды змрок,  
я мрою й сумысьля, і так неўзнарок,  
хочу ведаю, знаю, вятры абаб'юць,  
як белую йгрушку, і мрою маю.

Метафарычны сэнс вершаў Арсеньевай не чатрабуе залішніх каментарыяў. Але, калі звярнуць увагу на харктар чатырохстопнага амфібрахія і на агульны драматычны падтэкст верша, міжволі згадвающца шчырыя, трапяткія песні Ф. Шуберта, (напрыклад, «Паляўнічы» з цыкла «Цудоўная мельнічыха»). Узнікаючыя алюзіі падмацоўваюцца тгоходольным метрам, афсутнасцю лірычнай распейнасці ў вакальнай партыі, дакладным супадзеннем «склад –nota» ў памеры 6/8. Адначасова па-рамантычнаму шчыра (але з выкарыстаннем шчымлівых інтанаций, хутчэй са «слоўніка» Чайкоўскага) раскрывае драматычны падтэкст верша фаргэпіянная пастлюдыя, у якой з відавочнай душэўнай цяжкасцю пераадольваещца «туга» гучання соль мінора, каб хоць на імгнение вярнуць пазітыў першапачатковага настрою.

Адчувальныя ў рамансах Зубковіч сувязі з нямецкай рамантычнай музыкай не выпадковы. Добрае веданне нямецкай культуры, мовы, улюблёнасць у творчасць Брамса апасродкавана адлюстроўваюцца на многіх рысах яе індывідуальнага стылю. Так, песня «Ой, ты край мой, залаты» на вершы М. Кавыля ў «сустречным рytме» памеру 3/4 па агульнаму светаадчуванню часам нагадвае знакамітую «Вальсы для фартэпіяна» і «Вальсы кахання» Брамса. З нямецкім класікам яе родніць своеасаблівая ўнутраная этыка выказвання, адсутнасць усялякага знешняга пафасу, імкненне агуцыць паэтычнае слова як мага строгай, лаканічнай, але ўнутрана шчырай інтанцыі.

«Славянскі» элемент у песнях Зубковіч праяўляецца досыць відавочна. Ён ахоплівае як фальклорныя інтэнцыі, так і шматлікія алюзіі з багатай спадчынай рускай вакальнай музыкі. Агульныя прыметы нацыянальнага пачатку праяўляюцца, напрыклад, у «Калыханцы» на слова Н. Арсеньевай. У гэтым творы мы бачым неквадратны 12-тактавы перыяд з вырыянтным адиўленнем рытмічнай танцы; у рамансе «Я душу нівыгойна парапаніў» на вершы М. Кавыля чуецца агульная патэтыка вядомага раманса П. Чайкоўскага «Дені ли царит»; жанрава-стылевыя алюзіі з А. Даргамыжскім і М. Мусаргскім (у прыватнасці, з п'есай «Слеза») афарбоўваюць вакальны твор «Дарога» на вершы Я. Коласа; подыхам шляхецкіх беларуска-польскіх паланізаў М. Агінскага вее ад заключнага дуэта «Родны край» на слова Арсеньевай, у гучанні якіх, па сутнасці, і нараджаецца галоўная інтанцыя спеву:

Родны край, мы верым, знаем,  
сонца зноў табе зазяе,  
ах, калі наш будзеш ты  
ясны, вольны, залаты.

Тыя паралелі, якія мы праводзім паміж лірыкай Зубковіч і ёўропейскай кампазітарскай школай, ніяк не сведчаць аб другаснасці вакальнай спадчыны нашай таленавітай зямлячкі. Атрымаўшы прафесійную музычную адукацыю за мяжой, Зубковіч плённа «заручыла» беларускую пазію з многімі традыцыямі

еўропейскай музыкі, з яе дасягненнямі ва ўлонні ўзаемадзейння верша і вакальнай інтанацыі, тэндэнцыямі псіхалагізацыі, жанравай шматлікасці песні-раманса, нарэшце, асаблівасцямі трактоўкі партыі фартэпіяна.

Але, як слушна заўважыў у свой час музычны крытык А. Карповіч, «карыйстаючыся сваёй музыкальной мовай, інтанацыйная пабудова якой блізкая народнай песні, кампазітар імкнецца даць абагульнены вобраз, які ўвасабляў бы творчую задуму паэтэсы» [1, с. 32]. Тое, што беларускі раманс у творчасці Зубковіч падняўся на новы мастацкі ўзровень, не выклікае сумнення. Але заставалася вельмі актуальным пытанне аб нацыянальнай «самаідэнтыфікацыі» айчыннай музыкі, у тым ліку і вакальнай. Знешняя блізкасць вакальных інтанацый фальклорным ніколі не сведчыла аб глыбіні і сапраўдным почвеніцтве стылю, які б мог рапрезентаваць мастацкі з'явы як менавіта этнічна-беларускія. Заглядваючы на-перед, на наш погляд, больш разумна ва ўлогні прафесейнага музычнага мастацтва казаць аб музычнай культуры Беларусі, а не аб беларускай музычнай культуры. Музычная гісторыя і практика любой краіны (у тым ліку і Расіі), яе нацыянальная самабытнасць сярод іншых краін свету крышталізаваліся ў першую чаргу ў сферы вакальнага мастацтва, якое акумулявала на працягу стагоддзяў усе своеасаблівасці нацыянальнай прасоды, усё «акустычнае багацце» мовы. Жыццёвый крэда Даргамыжскага, Мусаргскага толькі пачвярджаюць гэтыя рэаліі. У Беларусі гістарычна склалася так, што лепшыя прадстаўнікі націй Чиглігенцыі вучыліся за мяжой. На-вучальных цэнтраў, у прыватнасці ўніверсітэтав, якія б паслядоўна песьцілі ўсё нацыянальна-самабытнае, таксама не было. Да гэтага далучаліся доўгія перыяды паланізацыі, русіфікацыі, якія ніяк не садзейнічалі ўмацаванню адкрыта прагрэсіўных поглядаў і нацыянальных тэндэнций у мастацтве. Беларуская класічная літаратура сфарміравалася, у параўнанні з іншымі еўропейскімі краінамі, вельмі позна, а таму перыяд, які быў неабходны для фарміравання нацыянальна-характэрнага інтанацыйнага слоўніка на ўзоруні «музыка-слова», наша краіна не прайшла так паслядоўна, як гэта адбылося ў іншых краінах. Межы фарміравання нацыянальнай

свядомасці і культуры змясціліся ў Беларусі з XIX на наступныя стагоддзі.

Але ў кожнай з'явы ёсьць свае пазітыўныя бакі. Цеснае ўзаемадзеянне на Беларусі розных народаў – беларусаў, палякаў, яўрэяў, украінцаў, немцаў, татараў – садзенічала пэўнай «уніфікацыі» не толькі свядомасці, але і сродкаў мастацкай выразнасці, якія, вобразна кажучы, «падсілкоўваліся» шматлікімі моўнымі, музычнымі і фальклорнымі крыніцамі.

У выпадку з Зубковіч мы маєм цікавы прыклад своеасаблівай «бінарнай» свядомасці, у якой досьць арганічна перапляліся феномены беларускага і німецкага пачаткаў. У музычнай гісторыі Расіі фігура Н. Метнера можа быць прыкладам таго, як узаемадзеянне розных ментальнасцей апасродкована адлюстроўвалася на асаблівасцях аўтарскага музычнага стылю, які для рускіх здаваўся некалькі строгім і не зусім суадносіўся з мовай яго знакамітых суайчыннікаў, а для немцаў – музыка Метнера здавалася «папружкай» эмацыянальнай і экспрэсійнай. Цікава зауважыць, што складанасць вылучэння аўтарскай інтанацыі ў вакальнай мове Зубковіч, як і Метнера, аб'ектуна звязана з непрыметным на першы погляд узаемадзеяннем німецкай і беларускай мовы, што адбіваецца на інтанацыйным абрыве мелодыі, разнастайных спосабах увасаблення ў ёй музыкі верша. На нашу думку, гэта з'ява магла быць тэмай асобнага навуковага даследавання.

Шмат цікавай інфармацыі для разважанняў музыказнаўцаў дае зборнік Зубковіч «Край мой васільковы». Аналіз песень таленавітага кампазітара сведчыць аб тым, колькі яшчэ пытанняў і праблем узімкне на шляху рэканструявання айчыннай гісторыі музыкі, шляхт якой былі напоўнены цяжкімі выпрабаваннямі і іспытгамі. Як складана часам зламаць інерцыю выкананіць, якім прасцей выконваць знаёмую і блізкую музыку. На жаль, музыка нашай Беларусі яшчэ не стала для нас па-сапраўднаму роднай.

У 1990-я гг. С. Чыгрын слушна пісаў: «У нас у Беларусі не так шмат было і ёсьць жанчын-кампазітараў. А тым больш такіх, якія валодаюць патрэбнымі кампазітару якасцямі: талентам, ведамі і щырымі адносінамі да сяброў і сваёй Бацькаўшчыны. Усе гэтыя якасці

ў свой час мела беларускі кампазітар і педагог Эльза Зубковіч» [2]. Але час ідзе наперад, і новыя генерацыі музыкантаў шчыра жадаюць ведаць сваю музычную гісторыю ва ўсёй яе паўнаце. Таму, на-гадваючы радкі Н. Арсеньевай, скажам: «Знае сэрца, мінеца і гэта, знае сэрца, зноў сонца зazzяе».

### *Спіс выкарыстаных крыніц*

1. Зубковіч, Э. Край мой васільковы: 12 песьняў для сярэдняга голасу з фартэпіяном / Э. Зубковіч; прадм. А. Карповіча. – New York: Выданне Беларускага Інстытуту навукі й мастацтва, 1972.
2. Чыгрын, С. Кампазітар і педагог Эльза Зубковіч / С. Чыгрын // Голос Радзімы. – 1996. – 26 снежня.

### *Summary*

*Article is devoted to works of famous Belarusian composer E. Zubkovich. The focus is made on the one of vocal artist collections, created to the verses of Belarusian poets. Some stylistic features of romances and songs are discussed in the context of European and domestic development of poetry and music.*

Артыкул паступіў у рэдакцыю 12.05.2011 г.